

НАДЗВЫЧАЙНЫ ХІІ УСЕБЕЛАРУСКІ З'ЕЗД СОВЕТАУ

Спрэчкі па дакладу М. М. ГАЛАДЗЕДА аб праекце Канстытуцыі БССР

ПРАМОВА тав. КАНЮШЭЎСКАГА

(Калгаснік-ардынасец Дрысенскага раёна)

Таварышы, ад імя працоўных Дрысенскага раёна, шлю Надзвычайнаму ХІІ З'езду Совету Беларусі палкае большавіцкае прывітанне!

Таварышы, мы сабраліся, каб абмеркаваць і зацвердзіць праект Канстытуцыі БССР, які пабудаван на аснове Сталінскай Канстытуцыі Саюза ССР.

Толькі пры савіцкай уладзе мы, былі бацькамі і дзецьмі, якіх пры царстве нават не лічылі за людзей, атрымалі права абмеркаваць дзяржаўныя пытанні, зацвердзіць сваю Канстытуцыю, гэты закон рэвалюцыя, замацнага і шчаслівага жыцця.

Таварышы, мне хочацца сказаць аб практычным гусім мінулым. Мой бацька меў 8 дзяткі. Я быў самым малодшым і пайшоў служыць з сямі гадаў да памешчыка. Прыходзілася працаваць амаль круглы суткі за 6 руб. у год. З гэтай грошай ліце шмат вычыралі і ўрэшце, не аставацца ні кашэйкі. Гэткае было жыццё.

Мастрычынская рэвалюцыя вызваліла



НА ЗДЫМКУ (злева направа): Дэлегаты Надзвычайнага ХІІ Усебеларускага З'езду Совету тт. Талмачоў, Гарачоў і Хацэў.

ПРАМОВА тав. БАБАРЫКА

(Брыгадзір калгаса «Луч Ком уны», Старобінскага раёна)

Ад калгаснікаў і калгасніц — стыхаўнаў і ўдарнікаў Старобінскага раёна дэлегатам Надзвычайнага ХІІ З'езду Совету БССР шырае большавіцкае прывітанне! (Апладысменты).

Праект Канстытуцыі БССР, пабудаваны на аснове Сталінскай Канстытуцыі ССР, вельмі гарачы і радасна сустрагнут нашымі калгаснікамі. Мы жывем у шчаслівай, свабоднай ардынасецкай савіцкай рэспубліцы. Ні ў адной краіне ў свеце працоўныя не маюць такіх правоў, як у нас. Там, у краінах капіталізму, працоўныя перамаюць з галту, а ў нас усе народы жывуць заможна і культурна, маюць права на працу, на адпачынак, на асвету. І ўсё гэта запісана ў нашай выдатнай Канстытуцыі.

Хачу сказаць аб сваім раёне. У нашым раёне многа знатных людзей ардынасецкай рэспублікі. Яны мне даручылі, каб я перадаў Надзвычайнаму ХІІ З'езду Совету БССР палкае прывітанне. Хто не ведае нашых лепшых стыхаўнаў — трактарыста Патрыяча, брыгадзіра-ардынасеца Кішвіча, трактарыста Алякс. Прокхара?

І вырасіла 100 палат, на нашай ферме няма ніякага алыколу, я і надалей буду дабівацца, каб у мяне быў захован усеў маладняк на 100 процантаў. У нашым калгасе ферма з 300 гадоў буйнай рагатай жывёлы. Наш калгас абавязваецца аўтама пароды «Мерынос», за імі пададзілі асабліва дагляда. Нам прывезлі 10 цялят, зараз маем ужо 30 такіх авец. Мы правільна расставілі сільны на ферме, гадзіць фермы тав. Баранчына С. палкае асабісты прыклад узорнай работы.

Даю абяцанне ў 1937 годзе ліце лепш працаваць з тым, каб дабіцца права ўважыць нашага любімага бацьку — таварыша Сталіна. (Апладысменты).

Няхай жыве наш дарогі правалд, правадзіць усіх народаў таварыш Сталін! (Апладысменты).

ПРАМОВА тав. ЧАМАДАНАВАЙ

(Чыгуначніца Бабруйскага раёна)

Німа слоў, каб выказаць, як дорагам Сталінскай Канстытуцыі!

Мне хочацца дзякаваць і дзякаваць нашую вялікую партыю, нашага дарогага правадзіра таварыша Сталіна за тое, што яны прывялі нас да такога шчаслівага і радаснага жыцця.

Раней жанчына была прыгнечаная. Ёй нічога не было даступна, а зараз мы тут па З'езду Совету атчуваем сабе свабоднымі і гордымі грамадзянкамі Беларускай Савіцкай Савецкай Рэспублікі, разам з кіраўнікамі партыі і ўрада абмеркаваем асабісты праект нашай дзяржавы.

Таварышы, мне, як чыгуначніцы, асабліва хочацца сшыцца на той вялікай увазе, якую аддае нам таварыш Сталін. Таварыш Сталін паслаў на чыгуначны транспарт лепшага з лепшых большавікоў — Лазара Майсеевіча Кагановіча, які вывёў транспарт з глыбокага прыраў. Над кіраўніцтвам Л. М. Кагановіча чыгуначны транспарт лабіўся вялікіх поспехаў.

Ворагі народу, подлыя зародкі рэакцыі — трацікі і бангалі, стыхаўнаў Пяткова і Лішчына імкнуліся паралізаваць адзін з галоўных нерваў нашай краіны — чыгуначны транспарт, яны шпозілі дзе і як толькі маглі. Па нашай Беларускай чыгуначы таксама сядзеў люты вораг, які напрымад, былі начальнікі пераго Вялізірскі.

Чыгуначнікі павінны быць асабліва пільнымі. А для гэтага можам з нас павінен добра засвоіць тэхніку, быць тэхнічна граматычным.

Мы багатае будзем выврываць і знішчаць ворагаў народу.

Будзем адстойваць сваю краіну, каб гэта патрэба будзе, так, як маці адстойвае сваё дзіця.

Няхай жыве таварыш Сталін! Няхай жыве яго слаўны саратнік таварыш Кагановіч! (Апладысменты).

ПРАМОВА тав. ФРАДКІНА

(Прадстаўнік чырвонафлотцаў лін кара «Парыскай, Комаун»)

Ад байноў, камандзіраў і падатрабніцкай падфлагна Беларускай Рэспублікі лінейнага карабля «Парыскай Комаун» — дэлегатам Надзвычайнага ХІІ Усебеларускага З'езду Совету і ўсім гераічнаму беларускаму народу наша баявое, чырвонафлотцае прывітанне (Бурныя, праймаючыя апладысменты).

На працягу многіх гадоў беларускі народ трымае моцную сувязь з нашым баявым караблём.

Шмат слаўных перамог за гэтыя гады атрымала Беларуска рэспубліка. Прайдзены пажы, але гераічны шлях барацьбы з ворагамі знешнімі і ўнутрынамі — шлях пераможнага будаўніцтва сацыялізму.

Німа больш старой убогай Беларусі, стыхаўнаў пад пайой саматэрыяў, дель новай, пабудаванай вышэйшым народам Беларуска дзяржавы, дзяў ўваходзіць у структураны Саюз Савіцкіх Савіцкіх Рэспублік.

Чырвонафлотцы падфлагна карабля ведаюць мінулае Беларусі і з глыбокай увагай соцаць за перамогамі на варады. Кожная наша перамога ўсёе радасць у сэрцы чырвонафлотцаў. На нашых поспехі, па поспехі працоўных усёе Саюза Саюза мы, чырвонафлотцы, адтчуваем узмацненнем баявой і палітычнай падрыхтоўкі і павышэннем большавіцкай пільнасці.

У аціка на новую Сталінскую Канстытуцыю і даякда таварыша Сталіна мы можам рады нашым выніткам. На іспектарскай правары баявой і палітычнай падрыхтоўкі карабля за 1936 год пераважы-

ПРАМОВА тав. КАНДЫБА

(Дранімавы завод, Віцебск)

На нашым прадпрыемстве ва ўсіх брыгадах, у гуртках падрабазна і глыбока вучуецца Сталінскай Канстытуцыі — асабісты аціка нашай сацыялістычнай рэспублікі. Німа ні аднаго рабочага і работніцы, які-б не аразумелі гэты гістарычны дакумент, не ратываліся-б велізарным дасягненнем нашай шчаслівай краіны.

Сшыцца на нашым Віцебскім дранімавым заводзе. У нас рабочых не многа, але пазаваліць лобры. Мне выбралі дэлегатам на Надзвычайнаму ХІІ З'езду. Калі я прыхала ў мінулы раз са З'езду і расказаў усе рабочым, як выстулі дэлегаты, як абмеркавалі праект Сталінскай Канстытуцыі, — гэта ўвадыла вытворчы энтузіязм рабочых. Я сама ўвадыла на сабе абавязанства — ішо больш павысіць прадукцыйнасць працы. Наша новая норма — увакаваць 6 тон дранімаў. Я абавязалася дзе 10 тон дранімаў — рэкорд, якога ніхто да мяне ішо не дасягнуў. Калі я выканала гэта абяцанне, я аб гэтым рапартавала тав. Чарвякову.

Ішпыя работніцы таксама ўвады на са-

ПРАМОВА тав. ГУЗАРЭВІЧ О. Л.

(Рэчыцкая фабрыка «Х Кастрычнік»)

Таварышы, калі быў аўдыякаван праект Канстытуцыі БССР, я яго з вялікай радасцю вывучала. Пры абмеркаванні на сходзе па кожнаму пункту Канстытуцыі выступалі старыя рабочыя і работніцы.

Старыя работніца т. Іпчанка расказала, як яна працавала на фабрыцы пры капіталістах. Аг не расказаў аб несправілі працы пры фабрыкантах халасее кроў. Пацера дзядей, народжаных ён на фабрычным двары, памерлі. Яна атучала радзана свхаткі, але варагнік не вывучала яе з фабрыкі. Толькі дзед, народжаны пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, звыкнуў шпозіваць аплатам сацыялістычнай партыі, таварышу Сталіну — усё здарова, жыццерадасна і ўсе вучаліся.

Стыхаўнавец т. Старыкоў расказаў, як лаў салдат царскай арміі. Сістэматычнае абзбене, муштроўка, якая ўваходзіла да дзікасі, гнілыя харчы — вось што ён бачыў.

У парках, садах вісела пыльды: «савітаў і сабакам уваход забараняецца».

Наша Чырвоная Армія, вышатавава дзялікі правалдзір сацыялістычнай партыі, любімым палкаводцам тав. Варашчылавым, карыстацца багавеннай любовоў ўсіх рабочых, сялян нашай сацыялістычнай рэспублікі, Сталіна і Рабоча-Савіцкай Чырвонай Арміі з'яўляцца павячэнным абавязкам грамадзян ССР.

Жанчына карыстаецца ў нас адвольнавымі правамі з мужчынамі. Яна разам з імі на ўсіх участках будзе бяскасавае сацыялістычнае грамадства.

Таварышы, мы павінны дзякаваць нашага вялікага мудрага настаўніка, тварца Канстытуцыі таварыша Сталіна.

Няхай жыве наш найлепшы друг і бацька — геій чырвоны таварыш Сталін! (Бурныя апладысменты).

ПАТРЫЕТЫ СОВЕЦКАЙ РАДЗІМЫ

(Працяг артыкула Д. ВАЛКОВІЧА)

тхх страляю. Зараз справа гармазіцца ўжо адуцінасцю дастатковай колькасці шраў. Нават у буйнейшых гарадах рэспублікі ёсць усёе голякі на аднаму шру. Папрыклад, у Менску ёсць толькі адзін шру на 5 бойні пры страляковым клубе. Толькі за апошні час умацняецца пабудова піраў.

Горача адкінуліся комсамольцы і калгасныя моладзь нашай рэспублікі на заклік маршала Саюза С. М. Будзёнага даякда рыхтаваць варадылаўскіх коннікаў. У 153 гуртках калгасных праймаючых ардынасецаў Асавіяхіма ўжо абучаецца змш з тыхар варадылаўскіх коннікаў. Нягавіва гэтага коннікі ў сталіцы рэспублікі прыхалі ўдзел у дэманстрацыі, склаўшы зводны полк варадылаўскіх коннікаў. Зусім зрэчымым быў той энтузіязм і выключная любовь, з якой працоўныя сталіцы ардынасецаў Беларусі сустракалі полк варадылаўскіх коннікаў-калгаснікаў.

Нам удадася ў 1936 годзе стварыць беларускую кавалерыіскую шкору Асавіяхіма, якая да 1 мая 1937 года вывучыць ужо другую сотню інструктараў коннага сярта.

Вельмі ганулярнай формай абаронавай работы ў Беларусі з'яўляюцца так званыя летнія воеваваныя лагеры прадырментаў. Праз ваяваваныя лагеры мы ажывілісям задачу — ператварыць кожную прадырментаў у воявавы абароны.

Недалёка ад Мелька, Віцебска і педатроўных ішых гарадоў пабудаваны лагеры прадырментаў. У часе чаровых алукоў часта рабочых (прыкладна 400—500 чалавек з прадырментаў) прадырментаў свой вопушч у лагерах. У мінулым годзе многія рабочыя швейнай фабрыкі «Кастрычнік», абутковай фабрыкі імя Л. М. Кагановіча і ішых прадырментаў адтчуваць у лагерах дзе яны прыходзілі пайны мінулым ваявавым ведаў і дзе ім былі забавешчаны ўсе ўмовы для культурнага, здаровага адтчування. Нягавіва гэтага лагера ваяваваў у 1937 годзе мы ішо больш павыраем гэта работу.

Так абтшчэнна справа з развіццём асавіяхімаўскай работы ў Беларусі.

Нам треба ішо многа працаваць для таго, каб сапраўды ператварыць кожную прадырментаў, кожны калгас і воявавы абароны краіны Асавіяхімаўскай ардынасецаў Беларусі маюць надарнае ўзор абаронавай работы, але гэта пажуе толькі асавіяхімаўскай ардынасецаў Беларусі і дзёе ішо не адказнае чым патрэбаваць чыя прадырментаў Беларусі, дзёе

ПРАМОВА тав. БУРАЧЭЎСКАГА

(НАРОДНЫ КАМІСАР АХОВЫ ЗДОРОВ'Я БССР)

Таварышы, толькі ў нашай краіне, дзе сацыялізм перамог безраздзяльна і бясваротна, дзякуючы выключнай увазе і аплатам нашай партыі, урада і асавіста таварыша Сталіна да патрэб і запысоў працоўных, ёсць велізарны дасягненні ў палітычнай матэрыяльна-бытавовай і культурнага становішча. Такіх дасягненняў не можа мець ні адна краіна ў свеце, пакуль там ішо капіталізм.

Можна прывесці безлічна мноства прыкладаў, характарызуючых ніжжае жабрацкае становішча працоўных у капіталістычных краінах, якія адтчуваць сацыялістычнай сістэмы, сучаснае фашызма. Згодна паведаванняў дэпартамента «Прады» ў Берліна, па партыйным камітэце асавіяхімаўскай ардынасецаў народа ішо дзёе працыюч і слаба ўдзяваюч у свае рады шырокі масы працоўных.

Неабходна ўспамінаць вынікі партыйнае кіраўніцтва Асавіяхімаўска. Пельга забавешч, што ворагі дзікарэдачна рыхтуецца за ваіны. Прапсе паў антывосеўныя транзіітныя «паралельным цэнтрам» выкрыў гусую механіку падрыхтоўкі ваіны лютымі ворагам народу — працыскай бандай шпёлаў, дыверсантў, аэрацыяў рэакцыі.

Неабходна хутчэй ліквідаваць вынікі контррэвалюцыянага, трацікіска-аішоўскага шкоціцтва па транспарце на прадырментах прадырментаў, у даражыням будаўніцтве, у жылгарадоўні і асавіяхімаўскай конгатаўлі (гэта вораг нам многа шкодзіў) і ў абаронавай прадырментаў.

Успамінаючы рэвалюцыяны пільнасць ратуца павышаючы работу асавіяхімаўскай ардынасецаў, большавіцкі Беларусі дзёе пажуега ажывілісям ўказаннаў таварыша Сталіна і рашонаў нашай партыі аб дзёе вышэйшым умацняенні абароназдольнасці нашай сацыялістычнай дзяржавы і нашай Беларускай рэспублікі — фармоста Саюза Савіцкіх Рэспублік і капіталістычных фашызмаўскай дзяржавы.

(Партыйныя стромствы № 4, 15 лютага 1937 г.)

Таварышы, толькі ў нашай краіне, дзе сацыялізм перамог безраздзяльна і бясваротна, дзякуючы выключнай увазе і аплатам нашай партыі, урада і асавіста таварыша Сталіна да патрэб і запысоў працоўных, ёсць велізарны дасягненні ў палітычнай матэрыяльна-бытавовай і культурнага становішча. Такіх дасягненняў не можа мець ні адна краіна ў свеце, пакуль там ішо капіталізм.

Можна прывесці безлічна мноства прыкладаў, характарызуючых ніжжае жабрацкае становішча працоўных у капіталістычных краінах, якія адтчуваць сацыялістычнай сістэмы, сучаснае фашызма. Згодна паведаванняў дэпартамента «Прады» ў Берліна, па партыйным камітэце асавіяхімаўскай ардынасецаў народа ішо дзёе працыюч і слаба ўдзяваюч у свае рады шырокі масы працоўных.

Неабходна ўспамінаць вынікі партыйнае кіраўніцтва Асавіяхімаўска. Пельга забавешч, што ворагі дзікарэдачна рыхтуецца за ваіны. Прапсе паў антывосеўныя транзіітныя «паралельным цэнтрам» выкрыў гусую механіку падрыхтоўкі ваіны лютымі ворагам народу — працыскай бандай шпёлаў, дыверсантў, аэрацыяў рэакцыі.

Неабходна хутчэй ліквідаваць вынікі контррэвалюцыянага, трацікіска-аішоўскага шкоціцтва па транспарце на прадырментах прадырментаў, у даражыням будаўніцтве, у жылгарадоўні і асавіяхімаўскай конгатаўлі (гэта вораг нам многа шкодзіў) і ў абаронавай прадырментаў.

Успамінаючы рэвалюцыяны пільнасць ратуца павышаючы работу асавіяхімаўскай ардынасецаў, большавіцкі Беларусі дзёе пажуега ажывілісям ўказаннаў таварыша Сталіна і рашонаў нашай партыі аб дзёе вышэйшым умацняенні абароназдольнасці нашай сацыялістычнай дзяржавы і нашай Беларускай рэспублікі — фармоста Саюза Савіцкіх Рэспублік і капіталістычных фашызмаўскай дзяржавы.

(Партыйныя стромствы № 4, 15 лютага 1937 г.)

Галадаюць і мёрзнуць. Калі так будзе працягвацца, усё пакаленне вырасце хворым і хілым.

Або вось зпшынае апісанне селяніна Льюбавіча ваяваваць аб лядоўнай халасее. Ён піша наступнае:

«Урача мы амаль не ведаем. Калі зарастае нашасны выпалак і треба гарнінова аэрацыя па ўрача то треба ехаць за 15 кіламетраў, да таго-ж п. доктар бярэ за такі візіт 50—70 злотых. Затым треба ішо прывесці і адзешні назал. Вёска баіцца доктара як д'ябла: яго візіт на год азначае пролаж адной каровы. Дзе малазаметны селянін можа прывесці доктара? Ён хутчэй памрэ, чым павязе да сабе такога пана».

Такія факты толькі памытны той частцы працоўных ССР, якая жыла ў царскай Расіі. Моладзь нашага вышлагага ССР — сацыялістычнай рэакцыі працоўных усёе свету — ведае пра іх толькі па апісаннях і расказах старэйшых.

У новай Канстытуцыі ССР, тваром якой з'яўляецца наш родны вялікі правадзір таварыш Сталін, і ў праекце Канстытуцыі БССР адтчуваецца велізарны перамогі нашай краіны, клопаты нашай партыі і асавіста таварыша Сталіна аб народзе.

Мы з гонарам можам паказваць дасягненні, якія ёсць зараз у БССР.

У 1914 годзе на тэрыторыі сучаснай Беларусі, якая з'яўлялася калоніяй царства, была толькі 131 боляціна з агульнай колькасцю 2,900 воек. У 1936 годзе мы мелі 218 боляцінаў з агульнай колькасцю 14,560 воек, што складае рост больш чым на пшысоў процантаў у параўнанні з 1914 годам.

Побач з пабудовай новых боляцінаў і пашырэннем кожнай сеткі, у БССР ёсць вялікі рост амулаторнай колькасці аішо павялічылася з 131 у 1914 годзе да 590 у 1936 годзе. Мы маем вялікае павелічэнне і палітычнае лядына-прадырментаўнай даламогі населеніцтва якая шырока аказваецца праз паліклінікі амулаторныя дыспансеры, урачыбыя ўчасткі, меды-

РАЗГОРНЕМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНИЦТВА ЗА ВЫСОКІ УРАДЖАЙ

ВЫТВОРЧАЯ ПЕРАКЛІЧКА СТАХАНАЎЦАЎ ЗЯМЛІ

Гэтымі днямі адбыся агульны сход аддзела «Перамога № 2», Кавалюўскага сельсовета, Бабруйскага раёна.

Калгаснікі сабраліся для таго, каб правесці, як ідзе падрыхтоўка да вяснянскай саўбы, што зроблена: што ідзе праца зрабіць, каб сустрэць вясню а ўдзяльнасці.

Старшыня калгаса і іншыя члены раўдэнна павязалі і сходу аб тым што селькагаспадарчым інвентар поўнастадыянавава. Усе коні сярэдняй унітацы, якія замацаваны на ўвесь год за аўнымі калгаснікамі. Першая брыгада да вывезла на поле 300 тон торфу, другая брыгада вывезла на 250 тон.

Калгаснікі абмеркавалі пастанову СНК СССР і ЦК КП(б) Беларусі аб дзяржаўным плане вяснянскай саўбы. Абмен думкамі ператварыўся ў вытворчую пераклічку стаханаўцаў калгаса.

70-гадовы калгаснік Васіль Чамакура бавазьява на любым гектары атрымаць ураджай аўса ў 18 цэнтнераў. Калгаснікі падрыхтавалі і Дэніс Бемалеўскі асабліва сацыялістычным дагавор, у якім абавязаліся дабіцца 16 цэнтнераў пшаніцы з гектара.

65-гадовы калгаснік Ігнат Мельнічоўскі абавязаліся атрымаць з кожнага гектара, які выдзелілі праўдэнне, не менш 15,5 цэнтна ічменю. Ад яго не адстаў і калгаснік Мітрафан Харашенка. Ён абавязаліся зняць 1.200 пудоў бульбы з гектара.

Калгасніца Сося Мельнічоўка выклікала на спаборніцтва калгаснікі Паўл Мельнічоўка і калгасніцу Любу Лімаву ра атрымаць з гектара 5-6 цэнтнераў льнавазлапка.

— Я пакладу ўсе сілы, але выканаю сваё абавязаньства, — заявіла Мельнічоўка. — Я пастараюся сабраць 3 цэнтнеры курныя памёты і іншага ўгнаення.

Брыгадзіры заключылі сацыялістычны дагавор на спаборніцтва за 5 цэнтнераў льнавазлапка ў сярэднім з гектара, 11-13 цэнтнераў зерных і 1.000 пудоў бульбы з гектара.

Калгаснікі падрабязна абмеркавалі план саўбы на калгасу і выдзелілі канкрэтныя мерыпрыемствы для барацьбы за сталініскія 7-8 мільярадаў пудоў зярна ў год.

ІВАН МЕЛЬНІЧОНАК, МІХАСЬ МЕЛЬНІЧОНАК.



Сацыялістычныя палі Беларусі атрымаюць хутка новы атрад камбайнераў. 265 жанчын на камандзіроўках МТС акупаюць 8-мечныя нурскі камбайнеры пры Горкаўскім селькагаспадарчым інстытуте. Ім чытаюць лекцыі прафесары і дацэнты інстытута. ІА ЗДЫМКУ: Інструмент-механік інстытута т. Хітчоў дае тлумачэнні аб будове камбайна і ўзаемадзеянні яго частак. Фото С. Грына і В. Лейна (БСФ).

ЯК МЫ РЫХТУЕМСЯ ДА ВЯСНЫ

Вонг нашага калгаса пасявілі, якіх вынікаў можна чакаць ў барацьбе з капрызмамі прыроды пры арганізаваным сацыялістычным гаспадарстве.

Не гэтакава на зусімлівае вясню і не менш зусімлівае лета, які атрымалі ў мінулым годзе на дрэнны ўраджай. Мы ў сярэднім мелі на 13,83 цэнтнера з гектара. Асобныя ўчасткі мелі 17 цэнтнераў. Шматлікі ў сярэднім мелі 13,23 цэнтнера з гектара, а з асобных участкаў — 18 цэнтна. На вонгтвым участку ільну мелі 5,85 цэнтнера ільнавазлапка з гектара. На асобных участках мелі на 1200 пудоў бульбы з гектара.

Што нам забяспечыла такі ўраджай? Лёгкім срэдам супроць зору і казася ранняя саўба. Насенне, кінуце ў вільготную глебу, паспаз вымігчы а яе каптоўныя сокі, пакуць агроны.

Зерныя і лён мы засеялі дэкаў зямлю пашце. Зямля была падрыхтавана ішчэ з восені. Уся глеба была ўзрыхта пад забліва.

Насенне мы адабралі самае лепшае, адсартавана. І, нарэшце, вельмі рэдка адгрыпаў ігнаення. Над бульбу мы кілі на гектар на 25 тон гною і 25 тон торфу. Пры першым агульняні пацеллі калійную соль. Пал лён кілі пелет і патрыскалі птушчыны пахёт, які высушвалі на сонцы і распыралі пры парашом.

Рыхтуецца да ўсесезоннай селькагаспадарчай выстаўкі, мы ўзялі рат адважных абавязаньстваў:

атрымаць у 1937 годзе на збожжавых і сярэднім не менш 15 цэнтна з гектара, з асобных участкаў на 30 цэнтнераў, на бульбу ў сярэднім на 1200 пудоў з гектара і на ільну не менш 5 цэнтна. Ільнавазлапка з гектара.

Мінулым год паказалі, што атрыманне такога ўраджая поўнастадыянавава а пас саміх. Праца толькі добра вывучылі, кожны кавалак поля, склад атра, злеба, не ўлічваліся, каб ведаць, як за 84 дзень.

Брыгады калгаса ўжо заключылі паміж сабой сацыялістычны дагавор на спаборніцтва за сталініскі ўраджай. Кожная брыгада мае асобнае заданне.

На палі калгаса ўжо вывезена 300 тон торфу і 200 тон гною. Заданне ча торфу брыгады рашылі перавыканаць на 300 проц.

Збоўра і ўвесь селькагаспадарчы інвентар падрыхтаваны. Зараз мы правяраем насенне, адабрам лепшае будына зерне.

І, як старшыня калгаса, ад імя ўсіх нашых калгаснікаў запэўняю партыю і ўрад і нашага любімага прэзідэнта таварышча Сталіна, што ўзяты на себе абавязаньствам мы з гонарам выканаем. Савет перамогі нам вядомы.

ПАВЕЛ РУДЗІНКОУ, старшыня калгаса «Гудзі», Забалоўскага сельсовета, Рагачоўскага раёна.

СЛОВЫ І САПРАЎДНАСЦЬ

Старшыня калгаса імя Валковіча Бабруйскага раёна тав. Баранава ў райземадзеле спытаў, як у яго ідзе падрыхтоўка да саўбы.

Баранава: Не моруцьшы вонг адстаў, што ў яго ўсё ў парадку: інвентар рамантуецца, і торф з балота воззяць, коў добра і насенне ёсьць. Алімаў словам, калі верыць Баранаву, ён хопь сёння гатоў выехаць у поле.

Грота спытаў, што так адказ Баранава быў разлічан на прэзервату завершыць райземадзельскіх працэнтаў якія за гуртамі папер і зводкі чэста не бачыць жыццё канкрэтнай саўбы.

У сапраўдасці ў словах Баранава не было і адной дэсэтай лэй праўды. Давялі працы на калгасаму гзару, каб упушчыць у гэтым. Селькагаспадарчы інвентар у калгасе зусім не рамантуецца 3 першага снежня калгасныя кваліфікаваныя кавала Іштут і бараны валаюцца над сизгам да куцы і на калгасным двары.

Месяц таму нават у калгасе была арганізавана вывазка торфу, але праз некалькі дзён гэта каптоўнае гачынавае заглохла, вывазку торфу спынілі. Глоў зусім не вывозіць. У многіх станках накіплася стоўкі гною, што коні туды не ўлазяць.

Насенне такасама поўнастадыянавава на. Мелатарых культаў, які ільну, лубны, канялі, неханае. Многа вясення не ачышчана.

Асабліва треба спыніцца на становішчы пгавай сім. На ачышчэнне туды прабралі сьведомыя школьнікі, якія туды і робяць, што вывозіць коней са стравы. Коней поць не больш двух раз у тыдзень. На валавой выгалайшы адрэзаў ўсё стада. Большая частка коней калячана і збіта. Палаўна палі чатыры палі.

Цямы праўдэння калгаса расягваюць карчы.

Калгаснікі не раз падавалі, Баранаву заявы аб валаўных адрэсках коняў і адрэсках да пагадоў, але старшыня не гэта не рагуе.

А. АУЧЫНІК, М. СЯЛЦІК.

РЭДКІ ГОСЦЬ У КАЛГАСЕ

Ад свечасовай і добрай падрыхтоўкі да вяснянскай пасеўнай залежыць якасьць новага ўраджая.

Ніка гатага не разумею старшыня калгаса «Новыя Аўчынікі» Чарніцкага сельсовета, Шклоўскага раёна. Валала. Ён не трымаў не апра работы на падрыхтоўцы да пасеўнай, але павяч рэдкі госьць у сваім калгасе. Валала пачаў раз у тыдзень стэлы ў раёны пашце — і Шклоў адуць саўбы прымыкаць п'яным.

Аб сістэматычных пасадках што ў Шклоў і правале падрыхтоўкі калгаса да пасеўнай вядома ў раёнах, але чамусьці лічаль лішчы запішы гэтым пашце.

Балала правалае работу ў калгасе Сігална, які паступаюць са «Зямлі» ў раёны арганізацыі, фармалыя праграмаваны на месцы і фігуруюць: «Фабрыка паверыліся». Алімаў, да Балаты не прамаюцца ніякі меры, а ён прапарышаму працягвае сваё школьны справы.

КАРАСЬ.

КАЛГАСУ ПАТРЭБНА ДАПАМОГА

10 брыгад налічвае калгас «Будучыні» Рагачоўскага сельсовета, Любарскага раёна, але і апа з іх як след не ўзяцца за падрыхтоўку да другой стаханаўскай вясны.

Паміж брыгадамі не разгортва сацыялістычнае спаборніцтва. На калгасу не вывезена ні ахаго возу гною або торфу. Насенне дагтуць не ачышчана.

Калгасныя коні замораны. Кармы раздлаваюцца. Сена застаюцца не больш як на паўтара месяца.

Старшыня праўдэння Андрэй Рубчыні ніколі не бывае ў брыгадах. Ён адрэсць раз'яжае на гуляні і на іншых асабістых справах.

Калгаснікі незадаволены такім праўдэннем. Замельным адрэсць мала дапамагае калгасу ў праўдэння арганізацыі вытворчы і ўвараньні сацыялістычных метадаў працы.

В. КІМЕНЯ.

НА КАНОШНІ АРУДУЮЦЬ ВОРАГІ

У калгасе «Шлях праўды» (Мішкаўскі сельсовет, Матілеўскі раён) значыцца адпосапа да конскага пагадоў. Палаўеа вышлі са стравы двое лепшых коней, хамаў да іх былі непрыстасаваны, і абдулі коням хомы. Двое коней валаў Старшыня калгаса Валкаў сам стэлыць лепшага жарабца. У калгасе вельмі не раўнаважна спарыстоўваюць карчы.

МАЛДУНОУ.

Хто раней прыдзе на канюшню, той бярэ лепшага коня. Така абавязка дагтуць ашчэ пагуе ў калгасе «Зьсход», Туркаўскага сельсовета, Бабруйскага раёна.

Збоўра не замацавана за коньмі. У рэзультате — большасць коней выведзена са стравы.

Аб аносках да конскага пагадоў у нашым калгасе сведчаць гэты лічбы: у пачатку 1936 года у нашай брыгадзе было 19 коней, а зараз асталося толькі 5. Гэта рэзультат ашчэнай адрэсці, якая папуе на ўсёх брыгадах. Калгас існуе не першы год, полі-ж за асобнымі калгаснікамі не замацаваны. Ёсць яшчэ мляюцца коням дзеш.

У значнай меры такоа становішча тлумачыцца тым, што ў калгасе няма вонгтвы кадры коняхоў і брыгадзіраў. Калгасныя коньмі не валаюць сваіх коней, а брыгадзіры не ведаюць сваёй зямлі. Старшыня калгаса ўпарта не жадае рыхтаваць кваліфікаваны кадры.

Пасля гэтага становішча зразумелым, чому калгас астае да падрыхтоўкі да саўбы, чому не вывозіць торф на поле і мінеральнае ўгнаенне са сталініскіх чыгунак, а перавозіць гною не менш 25 проц.

САЛАУЭ.

КАЛІ РАЗЛІЧАЦА З ТРАКТАРЫСТАМІ?

І трактарыст Жлобінскага МТС, мінулы год працаваў у калгасе «12-годзе Вастрыніцкай рэвалюцыі». За час сваёй работы зарабіў 921 кілаграм збожжа.

Ішчэ 5 кастрычніка мінулага года МТС мне дазволена атрымаць гэта збожжа ў калгасе. Чапарты месяц я хамаў з папервай мэрыткі без усіхх вынікаў. Старшыня калгаса Рудкоўскі адрэсць вывадзі збожжа і адрэсць мяне ў МТС, дырэктар-ж адказаў ў праўдэнне адказа.

З дырэктар МТС мне валадзель ішчэ больш 600 руб. грашыма, якія я такасама не магу атрымаць.

І хачу запэўняць дырэктара МТС тав. Журко праз друкава-калі, парашце, са мной бузэ зроблен разлік?

Рыгор КУЧАРАУ.

Два галы я працую трактарыстам Чарвускага МТС. Кожны раз, калі справа падыходзіць да разліку за работу, пашлаюцца азначыцца п'яганіна. Так за 1935 год я ішчэ не атрымаў належнае мне зямлі і пшаніцы.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

Сама дырэктар МТС такасама не валадзель належнае мне грошы. Старшыня бухгалтар Барлаў вельмі груба абыходзіцца з трактарыстамі і выдзірае іх з канцэлярыі.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я звяртаўся да дырэктара МТС тав. Ільзэнкава. Ён накіроўвае мяне ў калгасе, але там са мной не хочаць размаўляць.

У 1936 годзе я вырабадаў 279 працэнтаў, але разлік ануоўтат атрымаць не магу. Некалкі раз я зв

